

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Начальнік аддзела
ідэалагічнай работы,
культуры і па
справах моладзі
Краснапольскага
райвыканкама

_____ С. А. Сазонава
“ _____ ” _____ 2021 г.

**ПАЛАЖЭННЕ
АБ РЭГІЯНАЛЬНЫМ КОНКУРСЕ ФАЛЬКЛОРНАЙ ПЕСНІ
“ПЕСНЯ МАЦІ І СЁННЯ ЖЫВЕ”**

I. Агульныя палажэнні

1. Дадзенае палажэнне ўстанаўлівае парадак правядзення ў 2021 годзе рэгіянальнага конкурсу фальклорнай песні “Песня маці і сёння жыве” на Краснапольшчыне.

2. Конкурс праводзіцца ў рамках Фестывалю фальклорнага мастацтва “Чары сівой даўніны”.

3. Конкурс з’яўляецца формай папулярызацыі рэгіянальнай фальклорнай, аўтэнтычнай песні, яе засваення і захавання, сродкам павышэння выканальніцкага майстэрства ўдзельнікаў.

4. Асноўнымі прынцыпамі конкурсу з’яўляюцца: адкрытасць, празрыстасць крытэрыяў ацэньвання, калегіяльнасць прыняцця рашэнняў, роўныя ўмовы для ўсех удзельнікаў.

5. Дата і месца правядзення конкурсу – 9 ліпеня 2021 года (дзясятая пятніца пасля Пасхі) у заказніку “Ясенева гай” каля аграгарадка Горы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці.

6. Арганізатарам конкурсу з’яўляецца дзяржаўная ўстанова культуры “Цэнтралізаваная клубная сістэма Краснапольскага раёна” пры падтрымцы аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Краснапольскага райвыканкама.

II. Мэта і задачы конкурсу

1. Далучэнне да рэгіянальнай фальклорнай спадчыны, стварэнне ўмоў для яе захавання і папулярызацыі; абмен вопытам, умацаванне творчых кантактаў удзельнікаў; фарміраванне цікаўнасці і павагі да народных традыцый рэгіёна.

2. Выяўленне лепшых носьбітаў і пераймальнікаў аўтэнтычнай, фальклорнай песні сярод калектываў і салістаў.

III. Умовы ўдзелу у конкурсе

1. Удзельнікамі конкурсу могуць быць як аматарскія творчыя калектывы фальклорнага мастацтва, так і салісты, носьбіты фальклорнай, аўтэнтычнай песні.

2. У конкурсе вызначаюцца пераможцы ў намінацыях: “Лепшы саліст-фалькларыст” і “Лепшы фальклорны калектыў”.

3. Наяўнасць аўтэнтычных або рэканструяваных касцюмаў абавязковая.

4. Для ўдзелу ў конкурсе падаецца заяўка. Прыём заявак ажыццяўляецца з 1 мая па 1 ліпеня 2021 года у пячатным выглядзе па адрасу: 213 561, г. п. Краснаполле, вул. Савецкая, д. 2, ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” або па электроннай пошце kulturakrasn@tut.by.

5. Удзельнікам, якія падалі заяўкі, высылаецца запрашэнне да ўдзелу ў конкурсе на электронны адрас, указаны ў заяўцы ўдзельніка. Форма заяўкі даецца.

6. Узнікшыя пытанні можна ўзгадніць з Аргкамітэтам па тэлефонах: 802238 71676 (метадычны аддзел РЦК, метадыст Марчанка Валянціна Аляксандраўна); 802238 71860 (дырэктар ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” Падаякін Юрый Пятровіч).

IV. Ацэнка, падвядзенне вынікаў конкурсу, узнагароджванне

1. Падвядзенне вынікаў конкурсу ажыццяўляе кампетэнтнае журы, у састаў якога ўключаны спецыялісты ў вобласці песеннага фальклору, музычнай культуры.

2. Ацэньваецца: сцэнічны вобраз, якасць, выразнасць і яскравасць выканальніцкага майстэрства, сувязь фальклорнага музычнага твору з мясцовасцю.

3. Узнагароджванне пераможцаў адбываецца ў час закрыцця фестывалю “Чары сівой даўніны”.

4. Пераможцам уручаюцца дыпломы 1-й, 2-й, 3-й ступені; астатнім удзельнікам - дыпломы ўдзельнікаў.

ЗАЯЎКА

да ўдзелу ў рэгіянальным конкурсе фальклорнай песні
“Песня маці і сёння жыве”

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка з указаннем установы _____
2. Намінацыя _____
3. Назва конкурснага твора _____
4. Кантактны тэлефон, e-mail _____